

ДЗЯРЖАЎНАЯ НАВУКОВАЯ УСТАНОВА «ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ»

*Аддзел захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны
Аддзел археалогіі першабытнага грамадства
Аддзел археалогіі сярэдневяковага перыяду*



ПРАГРАМА

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

«ВЫНІКІ ПАЛЯВЫХ АРХЕАЛАГІЧНЫХ ДАСЛЕДАВАННЯЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 2007 ГОДЗЕ»

Мінск, 16 мая 2008 года



Мінск, 2008



*Запрашаем у Археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі НАН Беларусі*

АРГКАМІТЭТ

Даніловіч В.В. – старшыня аргкамітэта, намеснік дырэктара па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Жылінскі М.Г. – вучоны сакратар, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

Ляўко В.М. – загадчык Цэнтра даіндустрыяльнага грамадства, доктар гістарычных навук

Лысенка П.Ф. – старшыня Палявога камітэта, доктар гістарычных навук, прафесар

Лакіза В.Л. – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства, кандыдат гістарычных навук

Мядзведзеў А.М. – загадчык аддзела археалогіі сярэднявечага перыяду, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

ПЛАН РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ

16 мая 2008 года

- 8.30 – 9.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
- 9.00 Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне
- 11.00 – 11.30 Перапынак на каву. Наведванне Археалагічнай
навукова-музейнай экспазіцыі Інстытута гісто-
рыі НАН Беларусі
- 11.⁴⁵~~30~~ – 13.00 Праца па секцыях. Ранішняе пасяджэнне
- 13.00 – 14.00 Абед
- 14.00 – 17.30 Праца па секцыях. Вячэрняе пасяджэнне
- 17.30 – 18.00 Падвядзенне вынікаў канферэнцыі. Закрыццё
канферэнцыі

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

Адкрыццё канферэнцыі:

Каваленя А.А.

дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар

Даніловіч В.В.

намеснік дырэктара па навуковай рабоце, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

ВЫСТУПЛЕННІ З ДАКЛАДАМІ НА ПЛЕНАРНЫМ ПАСЯДЖЭННІ

(рэгламент да 20 мінут)

1. Остраускас Томас (*Інстытут істории Литвы, Вильнюс, доктар гуманітарных навук*).

Культурно-хронологічная перыядызацыя каменнага і ранняга бронзавага векоў Южнай Літвы

2. Квитницкі М.В., Лысенко С.Д. (*Інстытут археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны, Кіев, старэйшы навучны супрацоўнік, кандыдат історыічных навук*).

Охраненные раскопки у с. Таценки под Киевом

3. Тарас Галіна (*Інстытут археалогіі Універсітэта ім. М. Кюры-Складовскай, Люблін, Польша, доктар археалогіі*).

Ітогі ісследований памятных тэрытонаў культуры ў Цэнтральна-Восточнай Польшы ў 1997–2007 гадах

4. Резепкін А.Д. (*Інстытут історіі матэрыяльнай культуры Расійскай акадэміі навук, Санкт-Пётэрбург, кандыдат історыічных навук*).

Некаторыя ітогі раскопак паселення новасвободненскай культуры эпохі раней бронзы

5. Левко О.Н. (*Інстытут історіі НАН Беларусі, доктар історыічных навук*).

Опыт складання ахранный зоны історыі-культурнай ценності на прымеры культурнага слоа Друцка і яго охрестностей

6. Лысенко П.Ф. (Институт истории НАН Беларуси, доктор исторических наук, профессор).

Деятельность Полевого комитета Института истории НАН Беларуси за период с мая 2007 г. по апрель 2008 г.

ВЫСТУПЛЕННІ НА СЕКЦИЯХ

(рэгламент да 15 хвілін)

Секцыя № 1

Археалогія першабытнага грамадства

Дзённае пасяджэнне (11.30 – 13.00)

Кіраўнікі:

Язэпенка І.М. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, загадчык сектара),

Коласаў А.У. (Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А.А. Куляшова, кандыдат гістарычных навук, старшы выкладчык)

Сакратар:

Разлуцкая А.А. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, навуковы супрацоўнік)

1. **Лакіза В.Л.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, загадчык аддзела, кандыдат гістарычных навук).

Архелагічныя даследаванні помнікаў каменнага і бронзавага вякоў на тэрыторыі Белакежскай пушчы ў 2007 годзе

2. **Крывальцэвіч М.М.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).

Вынікі архелагічных разведак 2007 года ва Усходнім Палессі

3. **Калечиц Е.Г.** (Інстытут історіі НАН Беларусі, глaвнaй наyчнaй сoтpуднaк, дoктoр истoричeскaх нaук).

Этапы эйкуменізацыі Белакежскай пушчы ў перабытнaю эпоху (пa мaтeриaлaм исслeдoвaнaй 2007 гoдa)

4. **Чарняўскі Мaкс.М.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).

Даследаванні стаянaк Асaвeц 7 і Бярэшчa 1 у 2007 гoдзe

5. **Обуховский В.С.** (Белорусский гoсудapствeннaй унивeрситeт); **Остpaуcкac Т.** (Институт Истoрии Литвы, Вильнюс, дoктoр гyмaнитapнaх нaук); **Сидoрoвич В.М.** (зaвeдyющaй yчeбнoй лaбoрaтopиeй мyзeйнoгo дeлa истoричeскoгo фaкyльтeтa Бeлoрyсскoгo гoсудapствeннoгo унивeрситeтa).

Исследования стоянки Ковальцы 4 в Гродненском районе

6. **Колосов А.В.** (Могилевский государственный университет им. А.А. Кулешова, старший преподаватель, кандидат исторических наук).

Археологические работы на территории Могилёвского Посожья в 2007 году

7. **Белявец В.Г.** (Инстытут гісторыі НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік), **Ткачоў А.Ю.** (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, студэнт).

Раскопкі на помніку Камянюкі 1 Камянецкага раёна Брэсцкай вобласці

Дыскусія

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 – 17.30)

Кіраўнікі:

Лашанкоў М.І. (Инстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік),

Егарэйчанка А.А. (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат гістарычных навук, загадчык кафедры)

Сакратар:

Харытановіч З.А. (Инстытут гісторыі НАН Беларусі, аспірант)

8. **Язэпенка І.М.** (Инстытут гісторыі НАН Беларусі, загадчык сектара, кандыдат гістарычных навук).

Чацвёрты сезон даследаванняў на неалітычным паселішчы Камарын 5 Рагачоўскага раёна Гомельскай вобласці

9. **Поплевко Г.Н.** (Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Санкт-Петербург, кандидат исторических наук).

Итоги трасологического исследования материалов поселения эпохи ранней бронзы Чишко.

10. **Чарняўскі Міх.М.** (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, кандыдат гістарычных навук, дацэнт).

Археалагічныя даследаванні 2007 года

11. **Шадыра В.І.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, загадчык сектара, кандыдат гістарычных навук).

Селішча Клішына у Дняпра-Дзвінскім міжрэччы

12. **Харытановіч З.А.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, аспірант).

Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Мінскай і Віцебскай абласцей у 2007 годзе

13. **Егорейченко А.А.** (Белорусский государственный университет, заведующий кафедрой, кандидат исторических наук, доцент).

Изучение городища Ратюнки в 2006-2007 годах

14. **Подгурский П.Н.** (Управление культуры Витебского горисполкома).

Исследования раскопа VII на городище Новое Село в 2007 году

15. **Зуева А.У.** (Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, аспірант).

Археалагічныя разведкі на тэрыторыі Гродзенскага і Пінскага раёнаў у 2007 годзе

16. **Кенько П.М.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, маладшы навуковы супрацоўнік).

Комплекс археологических памятников у д. Гольшаны Ошмянского района Гродненской области

17. **Белявец В.Г.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, маладшы навуковы супрацоўнік); **Сідаровіч В.М.** (загадчык вучэбнай лабараторыі музейнай справы гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта).

Рэспубліканскі рымскі дэнарый з селішча Несвіло

18. **Разлуцкая А.А.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, навуковы супрацоўнік).

Вынікі даследавання паселішча Вялікія Бортнікі Бабруйскага раёна

19. **Язэпенка І.М.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, загадчык сектара, кандыдат гістарычных навук).

Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі будаўніцтва аб'екта Грабная база з пунктам праката у г. Жлобіне Гомельскай вобласці

20. **Кенько П.М.** (Институт истории НАН Беларуси, младший научный сотрудник).

Результаты исследования селища у д. Чёрная-Лоза Чашникского района Витебской области

Дыскусія

Секцыя № 2

Археалогія сярэднявек

223 паказ

Дзённае пасяджэнне (11.30 – 13.00)

Кіраўнікі:

Марзалюк І.А. (Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт ім. А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, загадчык кафедры),

Зяцц Ю.А. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік)

Сакратар:

Мядзведзева В.У. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік)

1. **Штыхаў Г.В.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, галоўны навуковы супрацоўнік, доктар гістарычных навук, прафесар).

Археалагічныя даследаванні селішча на р. Лагозінка Лагойскага раёна

2. **Медведев А.М.** (Інститут истории НАН Беларуси, заведующий отделом, кандидат исторических наук, доцент).

Итоги исследований Борисоглебской (Коложской) церкви в 2007 году

3. **Лысенко П.Ф.** (Інститут истории НАН Беларуси, главный научный сотрудник, доктор исторических наук, профессор).

Полевые исследования 2007 года на окольном городе и посаде древнего Пинска

4. **Дук Д.У.** (Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, загадчык кафедры, кандыдат гістарычных навук, дацэнт).

Археалагічныя раскопкі на старажытным полацкім гарадзішчы і нагляд за будаўнічымі работамі ў г. Полацк у 2007 годзе

5. **Емельянчык В.А.** (Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт, старшы выкладчык).

Антрапалагічная характарыстыка матэрыялаў пахаванняў XVII–XVIII стагоддзяў на Полацкім гарадзішчы

6. **Левко О.Н.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, заведуючая Цэнтрам гісторыі доіндустрыяльнага грамадства, доктар гістарычных навук).

Ісследования в историческом центре Орши к «Дожинкам-2008»

7. **Кулаков В.И.** (Інстытут археалогіі Рускай акадэміі Наук, Масква, доктар гістарычных навук).

Первые данные о фортификации поселения Кауп

8. **Иов О.В.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, старшы навушны супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).

Работы на Юровичском городище и новых поселениях на р. Лесная

Дыскусія

Вячэрняе пасяджэнне (14.00 – 17.30)

Кіраўнікі:

Мядзведзеў А.М. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, загадчык аддзела археалогіі сярэднявечага перыяду, кандыдат гістарычных навук, дацэнт),

Ганецкая І.У. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік)

Сакратар:

Дзярновіч С.Д. (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, малодшы навуковы супрацоўнік)

9. **Марзалюк І.А.** (Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова, загадчык кафедры, доктар гістарычных навук).

Археалагічныя даследаванні ў Магілёве, Магілёўскім і Чаўскім раёнах у 2007 гадах

10. **Мяцельскі А.А.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).

Курганны могільнік каля в. Старыя Разанцы Мсціслаўскага раёна

11. **Башкоў А.А.** (Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна, кандыдат гістарычных навук, дацэнт).

Археалагічныя даследаванні Воўчына ў 2007 годзе

12. **Ганецкая І.У.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).

Палявыя даследаванні ў Глускім замку

13. **Кошман В.І.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).

Археалагічныя даследаванні на Сярэдняй Бярэзіне ў 2007 годзе

14. **Дубицкая Н.Н.** (Інстытут історыі НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).

Раскопкі на горадышце ранняга жалезнага века у д. Красная Горка Жлобінскага раёна Гомельскай абласці

15. **Заяц Ю.А.** (Інстытут історыі НАН Беларусі, старшы навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).

Асноўныя вынікі даследаванняў на тэрыторыі Верхняга горада Мінска, у зоне будаўніцтва Духовна-адукацыйнага цэнтру Беларускай Праваславнай Цэрквы

16. **Клімаў М.В.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).

Археалагічныя раскопкі на паселішчах Лісна, Дзянісёўкі, Сакалова ў 2007 годзе

17. **Плавінскі М.А.** (Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі, вядучы навуковы супрацоўнік).

Раскопкі курганага могільніка Пагошча ў 2007 годзе

18. **Дробушевскі А.І.** (Ветковский музей народнага творчэства, заведуючы цэнтрам, кандыдат гістарычных навук).

Даследаванні ў Ветковскай раёне Гомельскай абласці

19. **Вайцяховіч А.В.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, малады навуковы супрацоўнік).

Вывучэнне курганоў Докшыцкага раёна ў 2007 годзе

20. **Кошман В.І.** (Інстытут гісторыі НАН Беларусі, навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук).

Археалагічны нагляд у зоне земляных работ на вуліцах Гандлёвай, Герцэна і Рэвалюцыйнай у г. Мінску ў 2007 годзе.

21. **Макушников О.А.** (Гомельскіі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, кандыдат гістарычных навук, доцент); **Сычѳв В.Н** (Гомельскіі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, старшыі прафесар).

Асновныя ітогі ісследаваній восточнославянскіх памяtnіков на Юго-Востоке Беларусі

22. **Рассадзін С.Я.** (Беларускі дзяржаўны тэхналагічны ўніверсітэт, доктар гістарычных навук, прафесар).

Даследаванні Шацілінскага Вострава – папярэдніка сучаснага Светлагорска.

23. **Салаўѳў А.А.** (Нацыянальны Полацкі гісторыка-культурны музей-запаведнік, навуковы супрацоўнік).

Археалагічны нагляд за будаўнічымі работамі на вул. Войкава ў Полацку ў 2007 годзе.

24. **Колосовскіі Ю.В.; Войтеховіч А.В.** (Інстытут історыі НАН Беларусі, маладшыі наўчныі сотруднік).

Археалагічныя ісследаванні на тэрыторыі манастыря бернардынцев в 2007 году

25. **Дерновіч С.Д.** (Інстытут історыі НАН Беларусі, маладшыі наўчныі сотруднік).

Ісследаванні на гародішче Масковічы Браслаўскага раёна в 2007 году

26. **Коваленко Д.А.** (Вітэбскіі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машерова, прафесар).

Археалагічныя ісследаванні в Копысы в 2007 году

27. **Іов О.В.** (Інстытут історыі НАН Беларусі, старшыі наўчныі сотруднік, кандыдат гістарычных навук).

Археалагічныя ісследаванні на тэрыторыі іезуіцкага манастыря в д. Юровічы Каліноўчыцкага раёна

28. **Ільютык А.В.** (Інстытут історыі НАН Беларусі, наўчныі сотруднік).

Бобруйская крепость. Полигон-3

29. **Калядзінскі Л.У.** *(Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя. М. Танка, кандыдат гістарычных навук, дацэнт).*

Капыль 2007: вынікі палявых даследаванняў

Дыскусія

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў на 2006–2010 гг. «Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя)

Подписано в печать 7.05.2008 г. Формат 60х84 1/16. Бум. офсетная №1.
Усл. печ. лист 0,93. Усл. кр-отт 1,86
Тираж 70 экз Заказ 201

Отпечатано в РУП «Издательский дом «Белорусская Наука»
220141. Минск, ул. Ф. Скорины, 40